

УДК 811.161.3

A. Я. МАНТУР

СУПАСТАЎЛЯЛЬНЫ АНАЛІЗ РОЗНЫХ ПЕРАКЛАДЧЫЦКІХ ІНТЭРПРЭТАЦЫЙ АЎТАРСКІХ НЕАЛАГІЗМАЎ ЯНКІ КУПАЛЫ

Для класічных паэтычных твораў харектэрна імкненне да абаўлення і перастварэння. З прыходам у літаратуру новых аўтараў узнікае неабходнасць і ў новых перакладах выдатных паэтычных здабыткаў. Надзвычай цікавым і плённым у гэтым плане нам уяўляецца супастаўленне некалькіх перакладаў паэтычных твораў аднаго аўтара. Такі аналіз садзейнічае развіццю ўмення параўноўваць літаратурныя з'явы, дапамагае асэнсаваць спецыфіку мастацкага перакладу як выніку дзейнасці перакладчыка, а галоўнае – стварыць у сваім уяўленні вобраз арыгінала. Існаванне розных перакладчыцкіх інтарпрэтацый літаратурных твораў пэўнага аўтара сведчыць аб цікавасці да яго творчай спадчыны, аб непераўзыходзячай важнасці яго ідэй, мастацкіх здабыткаў у новых пакаленняў. Зрэшты, паэтычнае пераўзнаўленне арыгінальнага твора дазваляе перакладчыку далучыцца і спасцігнуць яго прыцягальную энергію, адшліфаваць і сваё ўласнае майстэрства.

Вялікая творчая спадчына належыць народнаму паэту Янку Купалу. Яго літаратурныя творы атрымалі шырокое прызнанне ў айчыннага і замежнага чытача, гэтаму садзейнічалі ў першую чаргу пераклады вершаў на рускую і іншыя мовы. Над перакладамі твораў Янкі Купалы плённа працавалі Мікалай Браўн, Міхаіл Ісакоўскі, Навум Кіслік, Усевалад Раждзественскі і інш.

У апошнія дзесяцігоддзі ўсё больш і больш узрастаете ўвага да купалаўскай спадчыны, узнікла цэлая галіна літаратурнай навукі – купалазнаўства. Дзякуючы мноству манографій, дысертацый, артыкулаў, якія ўнеслі шмат новага ў ацэнку творчасці паэта, Янка Купала ўсё больш выразней паўстает перад намі як найвыдатнейшы паэт-гуманіст, выразнік бед і смутку прыгнечанага народа. Значна вырасла ў апошнія годы і майстэрства мастацкага перакладу.

Паэтычны пераклад – гэта адзінства ідэй, вобразаў, слоў, рытму, інтонацыі, кампазіцыі. Нельга змяніць адзін кампанент, каб гэта не паўплывала на агульную структуру твора; змены аднаго кампанента абавязкова выклікаюць змены ва ўсёй сістэме. Спроба перадаць у паэтычным творы ўсе

канструктыўныя элементы абавязкова прывядзе да страты гармоніі твора, а значыць, неабходна вызначыць, якія моўныя элементы ў гэтым творы з'яўляюцца галоўнымі і ўзнавіць іх з магчымай дакладнасцю, або звярнуць увагу на іншыя моўна-выразныя сродкі [1].

Да ліку такіх важных сродкаў у паэзіі Янкі Купалы належаць і індывідуальна-аўтарскія неалагізмы. Яму, напрыклад, належаць такія наватворы, як *азярняціць*, *бечнабыт*, *квальнік*, *небазор*, *скурганіў* і інш. Без уліку гэтага немагчыма ў саираўдным сэнсе ўзнавіць на другой мове своеасаблівасць яго паэзіі.

Традыцыйна пад аўтарскімі неалагізмамі ў навуковай літаратуры разумеюць слова, створаныя пісьменнікамі, грамадскімі дзеячамі ў якасці выразных сродкаў толькі ў пэўным кантэксле. У пераважнай большасці вынадкаў яны не атрымліваюць шырокага распаўсюджвання, не ўваходзяць у актыўны слоўнікавы склад мовы. У навуковай літаратуры такія адзінкі ідентыфікуюцца як індывідуальна-стылістычныя або аўтарскія наватворы, аказіянальныя слова, г. зн. адзінкі, створаныя «на выпадак» (ад лац. *occasio* – выпадак). Не занатаваныя ў слоўніках, аўтарскія неалагізмы захоўваюць сваю навізну на значна большым часавым адрезку, з'яўляюцца фактамі маўлення толькі пэўнай асобы або замацоўваюцца толькі ў пэўным кантэксле – найперш у мастацкіх творах, г. зн. належаць мове толькі асобнага аўтара-стваральніка [2].

Аўтарскія неалагізмы былі заўважаны яшчэ ў выданнях Ф. Скарыны, П. Бярынды, Л. Зісанія, А. Філіповіча, М. Сматрыцкага і інш. Аднак найбольшага росквіту індывідуальна-аўтарская словатворчасць дасягнула ў 1920–1930-я гг. Вялікімі майстрамі індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў (аказіяналізмаў) былі класікі беларускай літаратуры: Янка Купала (*адродак*, *бесхацінец*, *прысмерціць*) і Якуб Колас (*чэмнакрыліць*, *санцагрэй*, *златайскры*). Шырокое выкарыстанне індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў характэрна для творчасці Рыгора Барадуліна, Ніла Гілевіча, Леаніда Дранько-Майсюка, Васіля Зуёнка, Уладзіміра Караткевіча, Пімена Панчанкі і інш.: *Ад згадак мама палатнела* (Барадулін «Перакулене», с. 296); *Налімоніўся Лягон* (Зуёнак «Вершы», с. 22); *Далей пакруцім круг сябрывнны* (Гілевіч «Родныя...», с. 8); *Якія там зданіліся караблі* (Дранько-Майсюк «Тут...», с. 53).

У беларускім мовазнаўстве вывучэнне індывідуальна-аўтарскай моватворчасці актыўізуецца з 1980-х гг. Сярод грунтоўных прац, прысвяченых гэтай праблеме, можна адзначыць кандыдацкія дысертацыі Г. І. Басавай [3], У. А. Бобрыка [4], В. А. Зразікавай [5], І. П. Казейкі [6], Н. У. Чарнаброўкінай [7], М. В. Шабовіча [8]. Вучонымі даследуюцца праблемы азначэння аказіянальнага новаўтварэння, акрэсліваюцца крытэрыі індывідуальна-аўтарскай неалагізацыі, аналізуюцца словаўтваральныя тыпы, згодна з якімі былі ўтвораны аказіянальныя слова. Лексікалагічнаму аналізу аказіянальных слоў прысвячаны таксама асобныя артыкулы А. Я. Баханькова [9], М. Р. Прыводзіча [10] і інш.

Цікавасць да арыгінальных аўтарскіх лексем звязана таксама з агульнай тэндэнцыяй пераходу да антрапалагічнай парадыгмы. У наш час увага гуманітарных навук (у тым ліку і лінгвістыкі) накіравана на маўленчую асобы. Ю. М. Караўлаў сцвярджае: «За кожным тэкстам знаходзіцца маўленчая асoba, якая валодае сістэмай мовы» [11]. Індывідуальна-аўтарскі неалагізм прыцягвае ўвагу як адлюстраванне духоўнага свету асобы чалавека.

Узнікненне арыгінальных наватвораў адбываецца няспынна, таму лінгвістычнае асэнсаванне іх як феномена маўлення ў значнай ступені адбываецца з пэўнымі спазненнямі, гэтак сама як і лексікаграфічная апрацоўка такіх слоў у спецыяльных даведніках. У абсолютнай большасці выпадкаў вывучэнне аўтарскай словатворчасці абмяжоўваецца аналізам такіх неалагізмаў у межах адной мовы, а магчымасці захавання арыгінальных новаўтварэнняў пры перакладзе з адной мовы на другую даследаваны недастаткова (В. Л. Вакуленка [12], К. У. Паздзееva [13], Я. А. Пуліна [14]). У навуковых публікацыях, прысвежаных пытанням перакладу індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў, аналізуюцца і апісваюцца разнастайныя спосабы перадачы аказіянальных лексем на іншую мову. У сучасным беларускім мовазнаўстве такія спецыяльныя працы адсутнічаюць. Да ліку даследаванняў, дзе толькі часткова і ў агульным плане закранаецца гэта праблема, можна аднесці кандыдацкія дысертацыі А. М. Лапцёнак [15], Э. М. Мартынавай [16], М. С. Ржавуцкай [17], Т. М. Трыпуцінай [18].

Адной з самых складаных задач для перакладчыка з'яўляецца падбор лексічных эквівалентаў для аказіянальных лексем, якія не маюць у мове гатовых адпаведнікаў. Адсутнасць эквівалентнага адпаведніка для аказіянальнай адзінкі арыгінала не азначае, што яе сэнсавае значэнне і структуру не магчыма перадаць на іншай мове. Перакладчык заўсёды імкнецца да таго, каб максімальная адэкватна адлюстраваць семантыку агульнаўжывальных і аказіянальных адзінак.

Пры перакладзе важна зберагчы арыгінальныя аўтарскія лексемы, асабліва тады, калі яны ў творы нясуць значную сэнсавую нагрузкую, дапамагаюць дакладна выразіць думку, стварыць непаўторны вобраз. Аўтарскія неалагізмы патрабуюць ад перакладчыкаў большай увагі пры выбары лексем-карэлітаў, паколькі пастаянна існуе небяспека страціць неабходную ступень адпаведнасці адлюстравання гэтих слоў у арыгінальным творы [19].

Пераклад аўтарскага неалагізма, значэнне якога ўжо вядома перакладчыку, задача больш простая і вырашаецца яна шляхам выкарыстання прыведзеных ніжэй спосабаў. Пры гэтым неабходна звяртацца не толькі да традыцыйных і даўно вядомых лексікаграфічных крыніц (найперш беларуска-рускіх слоўнікаў), але і выкарыстоўваць навейшыя даведнікі, у тым ліку і часопісныя артыкулы, асобныя манографічныя даследаванні і інш. Калі ж перакладчыку трапляецца аўтарскі неалагізм у мастацкім творы, сэнс якога цяжка высветліць, значэнне наватвора часта падказваеца кантэстуальная.

Мастацтва паэтычнага перакладу знаходзіцца пад уладай дзвюх супрацьлеглых тэндэнций: з аднаго боку – перакладныя вершы павінны рабіць на чытача непасрэднае эмацыянальнае ўражанне, уздзейнічаць на думкі і пачуцці, з другога – яны ўносяць у літаратуру штосьці новае, арыгінальнае. Як вядома, аказіянальныя адзінкі ўзбагачаюць мову дагэтуль невядомымі паэтычнымі вобразамі-сімваламі, рytмамі і г. д. У першым выпадку яны прызначаны прыстасаваць чужое мастацтва да ўспрымання айчыннага чытача, у другім – раскрыць перад ім разнастайнасць мастацтва, паказаць яму адметныя нацыянальныя формы, гістарычныя падзеі, індывідуальнасць творчых сістэм, аж да самай тонкай сферы ўнутранага свету герояў, асаблівасці іх харектару і да т. п. Таму пераклад – гэта своеасаблівае мастацтва, як і перакладчык – мастак адметнага роду, які існуе са сваім мастацтвам на мяжы сутыкнення дзвюх культур, але ён заўсёды звяртаецца толькі да свайго чытача.

Для перакладчыка важнае значэнне мае ўменне перадаць зададзеныя сюжэты, дабівацца таго ж уражання, якое выклікае непасрэдна сам арыгінал, дзякуючы правільному падбору лексічных эквівалентаў. Акрамя таго, інтэрпрэтар-перакладчык заўсёды павінен дэманстраваць бездакорнае валоданне сваёй роднай мовай.

Паэтычны пераклад – гэта стварэнне новага мастацкага твора, у выніку якога адбываюцца пэўныя змены: пры перадачы моўных адзінак і аўтарскіх неалагізмаў штосьці дабаўляецца, штосьці свядома апускаецца. Перакладчык заўсёды выбірае моўныя адзінкі, якія перадаюць асноўную ідэю твора, прычым знаходзіць такія слова, якія паўнавартасна харектарызуюць персанажаў, пэўныя з'явы, падзеі, адлюстраваныя ў творы. Перакладчыку ўдаецца дасягнуць сапраўдных паэтычных вяршынь пры перадачы аўтарскіх неалагізмаў і ўсяго тэксту на іншую мову за кошт разнастайнасці вершаваных сродкаў, падпарадкованых глыбокаму раскрыццю ідэйна-мастацкага зместу арыгінала. Кожны элемент навастворанай паэтычнай структуры глыбока асэнсаваны і дакладна адпрацаваны.

Сярод аўтарскіх неалагізмаў, выяўленых у перакладах на рускую мову, можна выдзеліць наступныя групы адпаведнікаў па ступені адпаведнасці / неадпаведнасці арыгінала.

Поўныя эквіваленты – цалкам супадаючыя структурныя і семантычныя адпаведнікі аўтарскіх неалагізмаў Я. Купалы: *грызапёр* (крытык) – *грызопёр* (критик), *мнагацветна* (мігцелі пырскі) – *многоцветно* (мелькали брызги), *песнабай* (слаўны) – *песнобай* (славный), *яснагрэй* (сонца) – *ясно-грей* (солнце) і інш.

Перакладчыкі свядома ўводзяць транслітараваныя аўтарскія неалагізмы ў рускамоўны твор для захавання нацыянальнай адметнасці выкарыстанай у арыгінале лексікі (табл. 1).

Табліца 1. Поўныя эквіваленты аказіяналізмаў

Беларускі арыгінал	Пераклад М. Браўна	Пераклад Н. Кісліка
<p>– <i>Што ж маўчыш ты, гусляр, ніў, лясоў, песнябай, Славай хат моих подданых слаўны?! Нам сягоння зайграй, нам сваіх песень дай.</i> (Купала «Курган», с. 471)</p>	<p>– <i>Что ж молчишь ты, гус- ляр, нив, лесов песнобай, Славой хат моих подданых славный?! Нам сегодня сыграй, нам своих песен дай.</i> (ИП, с. 250)</p>	<p>– <i>Что молчишь, ты гусляр, нив, лесов песнебай, Прославляемый в тёмных ха- лупах?!</i> <i>Ты нам нынче сыграй, ты нам песен подай.</i> (СиП, с. 311)</p>

М. Браўн і Н. Кіслік ідэнтычна перакладаюць аўтарскія наватворы.

Знайсці дакладныя сэнсавыя і стылістычныя адпаведнікі індывідуальна-аўтарскім неалагізмам у рускай мове часам бывае няпроста. Таму сустракаюцца выпадкі, калі аўтарскія неалагізмы перадаюцца **частковымі эквівалентамі**. Пры такім перакладзе не захоўваецца дакладная семантыка і марфалагічная структура наватвора: *зоркавокі* (сокал) – *зоркий* (сокол), *наклонны* (крыж) – *похиленый* (крест), *трупяжоўты* (ліст) – *жёлтый* (лист), *узгукацца* (узгукалісь совы) – *кричать* (кричите совы) і інш. (табл. 2).

Табліца 2. Частковыя эквіваленты аказіяналізмаў

Беларускі арыгінал	Пераклад М. Браўна	Пераклад Н. Кісліка
<p><i>Скурганіў бы душу чырвонцам тваім я; Гуслям, княжса, не пішуць зако- наў: Небу справу здае сэрица, думка мая, Сонцу, зорам, арлам толькі роўна.</i> (Купала «Курган», с. 471)</p>	<p><i>Думу-песню сгубил бы чер- вонцами я, Гуслям, князь, не напишешь закона: Перед небом ответ дер- жит песня моя, Рядом с звёздами, с солн- цем, с орлами!</i> (ИП, с. 253)</p>	<p><i>Омертвил бы свой дух тво- им золотом я; Гуслям, княже, не пишут закона, Солнцу, звёздам, орлам рав- на думка моя И единому небу покорна.</i> (СиП, с. 284)</p>

Падабраныя перакладчыкамі адпаведнікі (*сгубил*, *омертвил*) адлюстроўваюць сапраўдны сэнс арыгінальнай аўтарскай лексемы (*скурганіў*). Лексемы-адпаведнікі ў перакладах можна лічыць эквівалентнымі, таму што яны перадаюць тоеснае лексічнае значэнне разам з аўтарскім новаўтварэннем *скурганіў* ('зрабіць мёртвым').

У пераважнай большасці перадача аказіянальных слоў у перакладзе адбываецца з захаваннем іх семантыкі. Перакладныя рускамоўныя эквіваленты ў большасці выпадкаў адпавядаюць па змесце аўтарскім неалагізмам (табл. 3).

У прадстаўленым намі арыгінальным цытаваным урыўку наватвора **шумнацечны** падабраны эквівалент **быстротечны**, які часткова перадае семантыку аўтарскага неалагізма (у значэнні 'той, які хутка цячэ'). У другім выпадку аўтарскі неалагізм перадаецца транслітараваным адпаведнікам **шумнотечны**. Як мы бачым, Н. Кіслік перакладае наватвор

ідэнтычна, у поўнай адпаведнасці з арыгіналам, а ў перакладзе М. Браўна назіраецца частковае разыходжанне ў значэнні з аказіянальнай лексемай, але марфалагічная структура аўтарскага новаутварэння не змяняецца. Прадстаўленыя варыянты перакладаў можна лічыць эквівалентнымі, паколькі сэнс вершаванага ўрыўка перададзены ў поўнай ступені.

Табліца 3. Аказіянальная адзінка ў арыгінале і ў перакладзе

Беларускі арыгінал	Пераклад М. Браўна	Пераклад Н. Кісліка
<p><i>Паміж пустак, балот беларускай зямлі, На ўзбярэжжы ракі шумна- цечнай, Дрэмле памятка дзён, Што ў нябыт уцяклі, – Удзірванелы курган векавечны.</i> (Купала «Курган», с. 469)</p>	<p><i>Меж болот-пустырей белорусской земли, На прибрежье реки быстро- течной, Дремлет памятник дней, что ушли-утекли, Обомшелый курган вековеч- ный. (ИП, с. 248)</i></p>	<p><i>Между дебрей, болот белорусской земли, на прибрежье реки шумнотечной Дремлет память о днях, что ушли, протекли – Одернелый курган вековечный. (СиП, с. 280)</i></p>

Прааналізуем іншыя выпадкі перадачы індывидуальна-аўтарскіх неалагізмаў Янкі Купалы з гэтай жа паэмы «Курган». Сярод перакладных адпаведнікаў пэўнае месца займаюць **мадыфікацыйныя (трансфармацыйныя) адпаведнікі**, якія ў рознай ступені адлюстроўваюць змест арыгінальнага твора (табл. 3). Даследчыкі ў галіне тэорыі перакладу пакуль што не прыйшлі да адзінага погляду адносна сутнасці паняцця трансфармацыі. Гэтым і тлумачыцца вялікая колькасць класіфікацый, якія былі прапанаваны лінгвістамі. Калі гаварыць пра падзел трансфармацыі на віды, то большасць даследчыкаў (Л. С. Бархудараў [20], В. Н. Камісараў [21], Я. І. Рэцкер [22], А. Д. Швейцар [23]) сыходзяцца ў тым, што ўсе перакладчыцкія трансфармацыі можна падзяліць на лексічныя, граматычныя (марфалагічныя) і змешаныя (комплексныя).

Трансфармацыйныя адпаведнікі – семантычна тоесныя адзінкі, утвораныя шляхам пераутварэння лексем арыгінала на розных структурных узорынях [16]. Аказіяналізмы арыгінала звычайна перадаюцца словазлучэннямі тыпу «назоўнік + прыметнік», дзе прыметнік удакладняе, канкрэтызуе значэнне назоўніка: *бясхацце* (прад намі) – *доля бездомная* (с нами), *гурбок* (убачыш у траве) – *могильный бугорок* (в травах сокрыт), *стогалосна* (загучэла маса) – *дружным хором* (отвечало собранье), *сухазелле* (упілося) – *сухие бурьяны* (впились), *яснагляд* (асвяянці) – *ясный взор* (освети) і інш. Аўтарскія неалагізмы ў рускамоўных творах атрымліваюць двухслоўныя эквіваленты, якія больш поўна перадаюць сэнсавае напаўненне арыгінальных лексічных адзінак (табл. 4).

У першым выпадку падабраныя адпаведнікі *сухие бурьяны* М. Браўна больш набліжаны да аказіянальнай адзінкі ў арыгінале (у значэнні ‘сухая дзікаросля трава’), а ў другім перакладзе праз падбор перакладчыкам лексем-эквівалентаў назіраецца канкрэтызацыя травяністай расліны (*репейник*) і ўзмацненне выразнасці з больш моцнай экспрэсіяй (*кромешны*).

Табліца 4. Аказіянальная адзінка і яе трансфармацыйныя адпаведнікі

Беларускі арыгінал	Пераклад М. Браўна	Пераклад Н. Кісліка
Дуб галлё распусціў ка- ранасты над ім, <i>Сухазелле ў сру́дзі ўпі- лося.</i> (Купала «Курган», с. 471)	Ветви дуба распустил коренас- тый над им. В грудь сухие втилися бурьяны, Дикий ветер над им стонет вздохом глухим. (ИП, с. 250)	Древний дуб распростёр свои ветви над им, В грудь вцепился репейник кро- мешный, Ветер стонет над ним возды- ханьем глухим. (СиП, с. 307)

Пры функцыянальных заменах ужытыя перакладчыкам адпаведнікі выяўляюць адрозную семантыку: *кабзарысты* (пясняр) – *вдохновенный* (певец), *няхілкі* (клён) – *стройный* (клён), *прыліпны* (сэрцу) – *отраден* (серд-
цу) і інш. Індывидуальна-аўтарскія неалагізмы зусім адсутнічаюць у такіх перакладах (табл. 5).

Пры параўнальным аналізе рускамоўных перакладаў заўважаюцца выпадкі поўнай адсутнасці перакладных адпаведнікаў у рускамоўным творы. Пропускі аўтарскіх неалагізмаў можна патлумачыць немагчымасцю падабраць дакладны эквівалент да аўтарскага наватвора (табл. 5).

Табліца 5. Функцыянальныя замены і пропускі аказіянальных адзінак

Беларускі арыгінал	Пераклад М. Браўна	Пераклад Н. Кісліка
<i>Прывяла гусляра з яго ніўных сяліб</i>	<i>Из деревни глухой гусляра привели</i>	<i>Привела гусляра из селиб-деревень</i>
<i>Дворня князева ў хорам багаты.</i>	<i>Слуги княжьи в том замок богатый,</i>	<i>Дворня княжья в том замок богатый,</i>
<i>Пасадзіла на ганку, між клёнаў і ліп,</i>	<i>На крыльце посадили меже- клёнов и лип,</i>	<i>На высоком крыльце усадила под сень,</i>
<i>На цагляным парозе магната.</i> (Купала «Курган», с. 470)	<i>На кирпичном пороге магна- та. (ИП, с. 341)</i>	<i>На гранитном пороге магна- та. (СиП, с. 280)</i>

Аказіянальнае новаўтварэнне *ніўны* мае значэнне ‘засянае поле’. Падабраны адпаведнік М. Браўна выражает іншую семантыку. Рускамоўны адпаведнік *глухой* – той, які знаходзіцца ў глушы. У вершаваным перакладзе Н. Кісліка няма адпаведнага аналага да аўтарскага наватвора. Такое апушчэнне тлумачыцца асабістым рашэннем перакладчыка, з-за чаго губляеца неабходная інфарматыўнасць, стылістычная і экспрэсіўная афорбоўка індывидуальна-аўтарскіх неалагізмаў, якія перакладчык нічым не кампенсуе.

Вынікі праведзенага намі даследавання дазваляюць зрабіць вывод аб tym, што поўнасцю або часткова эквівалентныя адзінкі і патэнцыяльна раўназначныя выказанні аб'екты ўнасьці існуюць у тэксце арыгінала і тэксце перакладу, аднак іх правільная ацэнка, адбор і выкарыстанне залежаць ад ведаў і ўменняў, творчых здольнасцей перакладчыка, ад яго магчымас-

ці ўлічваць, супастаўляць усю сукупнасць моўных і экстраплангвістычных фактараў.

Пераклады Мікалая Браўна і Навума Кісліка захоўваюць усе асноўныя рысы змястоўнай і стылістычнай будовы арыгінала.

Мікалай Браўн узнаўляў творы Янкі Купалы ў мастацкай цэласнасці і нацыянальнай самабытнасці. Перакладчык падбіраў эквіваленты, якія семантычна адпавядаюць аўтарскім неалагізмам. Галоўная яго задача – пазбегнуць «буквалізму». М. Браўн праяўляе сябе як паэт, які тонка адчувае рытм, вершаваную форму і мастацкія вобразы твораў Янкі Купалы.

Пераклад Навума Кісліка сведчыць аб беражлівым стаўленні да арыгінала, да аўтарскага ўспрымання рэчаінасці, не парушае сэнсавай цэласнасці зместу і стыль твора. Перакладчык падбірае, на нашу думку, удалыя эквівалентныя адпаведнікі, якія дапамагаюць правільна экспліцыраваць індывідуальна-аўтарскія неалагізмы. Менавіта ў яго перакладзе аўтарскія новаўтварэнні перададзены найбольш дакладна.

Такім чынам, у выніку праведзенага лінгвастылістычнага аналізу пераклады твораў Янкі Купалы паўстаюць перад намі як «складаная міжкультурная эстэтычна камунікацыя, дыялог культур» [1], класіка беларускай літаратуры і перакладчыкаў, кожны з якіх адлюстраваў у сваёй інтэрпрэтацыі індывідуальну перакладчыцкую канцепцыю.

Як паказвае праведзены паразнальны аналіз, пераклады аказіянальных адзінак могуць змяшчаць пэўныя змены. Ніводзін з перакладчыкаў не можа поўнасцю аднавіць арыгінальны твор. Гэта можна патлумачыць суб'ектыўнасцю ўспрымання. Аналізуочы змест літаратурнага твора, перакладчык не толькі «разумее» яго, але і дапаўняе, зыходзячы з ведання рэальнай сітуацыі і жыццёвага вопыту.

Спіс скарачэння

Барадулін «Перакулене» – Барадулін, Р. І. Перакулене = Опрокинутое / Р. І. Барадулін. – М., 2010. – 511 с.; **Гілевіч «Родныя...»** – Гілевіч, Н. С. Родныя дзеці : раман у вершах / Н. С. Гілевіч. – Мінск, 1985. – 188 с.; **Дранько-Майсюк «Тут...»** – Дранько-Майсюк, Л. В. Тут : вершы, паэмы, эсэ / Л. В. Дранько-Майсюк. – Мінск, 1990. – 213 с.; **Зуёнак «Вершы»** – Зуёнак, В. Шапка-ўсёвідзімка. Вершы / В. Зуёнак. – Мінск, 1983. – 22 с.; **Купала «Курган»** – Купала, Я. Вершы. Паэмы. П'есы / Я. Купала. – Мінск, 2012. – 704 с.; **ІП – Купала, Я. Избранные произведения : в 2 т. / Я. Купала.** – М., 1953. – Т. 2. – 493 с.; **СиП – Купала, Я. Стихотворения и поэмы / Я. Купала ; пер. Н. Кислика.** – Минск, 1979. – 320 с.

Літаратура

1. Попович, А. Проблемы художественного перевода / А. Попович. – М. : Высш. шк., 1980. – С. 97.
2. Прыгодзіч, М. Р. З гісторыі вывучэння аказіянальной лексікі беларускай мовы / М. Р. Прыгодзіч // Слова ў кантэксле часу : да 80-годдзя праф. А. І. Наркевіча : зб. навук. прац. – Мінск, 2009. – С. 57.

3. Басова, А. И. Окказиональные слова в современной белорусской художественной речи : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / А. И. Басова. – Минск, 1982. – 237 с.
4. Бобрик, В. А. Новообразования в языке Янки Купалы : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / В. А. Бобрик ; Акад. наук Респ. Беларусь, Ин-т языкоznания им. Я. Коласа. – Минск, 1992. – 28 с.
5. Зразіка, В. А. Семантычна і словаўтаральная структура індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў (на матэрыяле беларускіх мастацкіх твораў першай паловы XX ст.) : дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.01 / В. А. Зразіка. – Мінск, 2006. – 132 с.
6. Козейко, И. П. Словообразовательные неологизмы в современном белорусском языке (на материале 60–80-х годов XX века) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / И. П. Козейко ; АН БССР, Ин-т языкоznания им. Я. Коласа. – Минск, 1989. – 18 с.
7. Чарнаброўкіна, Н. У. Аказіянальныя слова ў складзе лексічных сродкаў сучаснай беларускай паэзіі : дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.01 / Н. У. Чарнаброўкіна. – Мінск, 1998. – 126 с.
8. Шабовіч, М. В. Аказіянальныя слова ў беларускіх мастацкіх тэкстах 20-х гг. ХХ стагоддзя : дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.02 / М. В. Шабовіч. – Мінск, 2004. – 152 с.
9. Баханькоў, А. Я. Развіццё лексікі беларускай літаратурнай мовы ў савецкі перыяд / А. Я. Баханькоў. – Мінск : Навука і тэхніка, 1982. – 231 с.
10. Прыйодзіч, М. Р. Сэнс у іх хаваецца яшчэ большы, чым паэзія...: Аўтарскія неалагізмы як факт мовы / М. Р. Прыйодзіч // Роднае слова. – 1995. – № 8. – С. 56–64; № 10. – С. 68–73; № 12. – С. 62–65.
11. Караполов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караполов. – М. : Наука, 1987. – С. 31.
12. Вакуленко, О. Л. Авторские неологизмы, афоризмы и контекстуально-преобразованные фразеологизмы как проблема перевода: На материале англоязычных переводов поэзии В. Маяковского : дис. ...канд. филол. наук : 10.02.20 / О. Л. Вакуленко. – Львов, 1987. – 220 с.
13. Поздеева, Е. В. Окказиональное слово: восприятие и перевод: На материале произведений русскоязычных и англоязычных писателей : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Е. В. Поздеева. – Пермь, 2002. – 203 с.
14. Пулина, Е. А. Окказиональное слово в художественном тексте: способы образования и межъязыковой трансляции: на материале романа Дж. Джойса «Улисс» и его переводов на русский и немецкий языки : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Е. А. Пулина. – Пермь, 2008. – 223 с.
15. Лапцёнак, А. М. Лексіка-фразеалагічныя асаблівасці перакладаў твораў Івана Навуменкі на русскую мову ў аспекте праблемы эквівалентнасці : дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.01 / А. М. Лапцёнак. – Мінск, 2009. – 174 с.
16. Мартынава, Э. М. Беларуска-ўкраінскі паэтычны ўзаемапераклад / Э. М. Мартынава. – Мінск : Навука і тэхніка, 1973. – С. 34. •
17. Ржавуцкая, М. С. Пераклад сінтаксічных канструкций з беларускай мовы на русскую (на матэрыяле твораў Івана Мележа) : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.02 / М. С. Ржавуцкая ; Мінскі дзярж. пед. ун-т. – Мінск, 2000. – 24 с.
18. Трыпуціна, Т. М. Аналіз мовы твораў Янкі Брыля і рускага іх перакладу : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.02 / Т. М. Трыпуціна ; Мінскі дзярж. пед. ун-т. – Мінск, 1977. – 21 с.
19. Мантур, А. Я. Аўтарскія неалагізмы і іх рускамоўныя перакладныя эквіваленты (на матэрыяле беларускай паэзіі XX – пачатку XXI ст.) / А. Я. Мантур // Весн. БДУ. Сер. 4, Філагогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2016. – № 3. – С. 54–60.
20. Бархударов, Л. С. Язык и перевод / Л. С. Бархударов. – М. : Междунар. отношения, 1975. – 240 с.
21. Комисаров, В. Н. Современное переводоведение / В. Н. Латышев. – М. : ЭТС, 2000. – 192 с.

22. Рецкер, Я. И. Теория перевода и переводческая практика: Очерки лингвистической теории перевода / Я. И. Рецкер. – М. : Р. Валент, 2007. – 244 с.
23. Швейцер, А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты / А. Д. Швейцер. – М. : Наука, 1988. – 215 с.

Summary

The article analyzes and compares different literary translations of authors' neologisms into the Russian language (on the material of Yanka Kupala's poetry). Based on the analysis the degree of adequacy / inadequacy of the translation of original authors' neologisms is determined.

Беларускі дзяржавны аграрны тэхнічны ўніверсітэт

10.01.2019 г.